



Распрацоўкі
для сувязі
і кібербяспекі
СТАР. 4



Космас
Палесся...
і Горвата
СТАР. 8



Лялечны тэатр
і для
дарослых
СТАР. 9

ЛІЧБА ДНЯ

25 тысяч
навучэнцаў

плануецца працаўладкаваць сёлета на часовыя работы ў вольны ад вучобы час. У 2018 годзе памер фінансавых сродкаў на забеспячэнне занятасці моладзі ў параўнанні з 2017 годам павялічаны на 10 %. Летась планавалася працаўладкаваць 24 тысячы маладых людзей, па выніку забяспечылі работай 29 тыс. хлопчыкаў і дзяўчынак. Узровень аплаты працы на прапанаваных вакансіях знаходзіцца ў межах памеру мінімальнай заробтнай платы. Моладзі прапануецца ў асноўным некваліфікаваная праца: прыборка тэрыторый, азеляненне, добраўпарадкаванне ўстаноў адукацыі і сацыяльнай абароны, рэстаўрацыя бібліятэчнага фонду, выраб сувеніраў, пашыў швейных вырабаў, вырошчванне сельгаспрадукцыі. Таксама ў краіне ўдасканальваецца прававая база, фарміруецца банк даных наяўных вакансій.



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

19

МАЯ 2018 г.

СУБОТА

№ 94 (28710)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



На роднай зямлі



Фота Анастасіі КІШЧУК.

Малая сям'я з Мазыра Алег і Ірына ЯРАЦЫ са сваімі сынамі Міхаілам і Уладам кожныя выходныя прыезджаюць у вёску Таргашын Петрыкаўскага раёна ў дом бабулі Алега, каб працаваць на зямлі:

на ўчастку яны вырошчваюць садавіну і агародніну. А калі выпадае вольная часіна, Ярацы ў поўным складзе на сваім квадрацыкле з задавальненнем вандруюць па ваколіцах і суседніх вёсках.

■ Новы фармат

«МАТОРЧЫК» ДЛЯ БАБУЛІ

Як пажылому чалавеку не адстаць ад жыцця

У сталічным Цэнтры актыўнага даўгалецця нядаўна адкрылася антыкафэ для пажылых людзей. Першае мерапрыемства, на якое запрасілі ўсіх ахвотных, аказалася літаратурна-гістарычным — «Падарожжа ў часе: гісторыя майго месца». У спісе гасцей значылася ўнучка беларускіх пісьменнікаў Янкі Маўра і Якуба Коласа Марыя Міцкевіч.

«Мы хочам, каб пажылыя людзі не адставалі ад жыцця, — кажа **Алена МАРЫГЕРОЎСКАЯ**, намеснік дырэктара Цэнтру актыўнага даўгалецця. — Самае лепшае, што ў іх ёсць, — гэта час. І яны могуць праводзіць яго тут».

СТАР. 13



Наталля ХАЗЯЕВА (злева) і Вольга ШАТЫКА п'юць гарбату ў антыкафе.

■ Пераходны ўзрост

ЦЯЖКІЯ ТЫЯ, КАМУ ЦЯЖКА

Як падлеткі становяцца законапаслухмянымі

У Беларусі налічваецца чатыры спецыяльныя лячэбна-выхаўчыя прафесійныя тэхнічныя вучылішчы закрытага тыпу для падлеткаў. Адно з іх знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Крывічы, што ў Мядзельскім раёне.

І калі з прыёмніка-размеркавальніка сюды прывозяць чарговага юнага правапарушальніка, яму рэальна страшна: высокая агароджа, моцныя вароты, шлагбаум. Ды ўсе страхі праходзяць, як толькі ён ступае на тэрыторыю ўстановы. Таму што бачыць: тут ідзе звычайнае жыццё. Хлопцы ганяюць мяч на стадыёне, гуляюць у валејбол, займаюцца на трэнажорах, працуюць у вытворчых майстэрнях. Пасля адбывання тэрміну не ўсе ахвотна вяртаюцца дадому, дзе ніколі сытна не елі, не спалі ў чыстых пасцелях. А тут добры догляд, якаясна ежа, розныя мерапрыемствы, спаборніцтвы.

У спецвучылішчы жывуць, вучацца, набываюць прафесію выхаванцы ад 12 да 18 гадоў. Усе яны здзейснілі правапарушэнне, якое не ўяўляе вялікай небяспекі для грамадства, у асноўным хуліганства. У кожнага падлетка своя гісторыя, але, як правіла, яны падобныя адна на адну. Звязаўся з дрэннай кампаніяй, першы раз выпіў, спадабалася. Далей — болей: падсеў на наркатыкі, распачаў бойку. І ўсё глыбей зацягвала багна, з якой самастойна выбрацца немагчыма. На жаль, такі лёс напаткаў не толькі дзяцей-сірот, дзяцей з неўладкаваных, няпоўных сем'яў, але і тых, у каго заможныя бацькі: бізнесмены, прадпрыемальнікі.

— Пазнаёміўся з хлопцамі, якіх лічыў сваімі сябрамі. Цяпер зразумеў, што яны ніякія мне не сябры. Пастаянна ладзілі гулянку са спіртным, — кажа Ілья.

— На чые грошы? — пытаюся ў яго.

— Бацькі ў мяне забяспечаныя, грошай не шкадавалі, ды і сам нешта зарабляў падпрацоўкамі. Вядома, тата і мама спрабавалі мяне спыніць, ушчувалі. Ды я іх не слухаў. Вучылішча, зразумела, — не дом, але я не шкадую, што сюды трапіў. Тут ёсць час задумацца над сваімі паводзінамі і далейшым жыццём, — гучыць у адказ.

СТАР. 7

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008